

3-Я МІЖНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА БЕЛАРУСІСТЫКІ

Мінск, 1.7. – 16.7.

1517 2017

Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы

ДА 500-ГОДДЗЯ БЕЛАРУСКАГА КНІГАДРУКАВАННЯ

Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы запрашае спецыялістаў у галіне беларусістыкі і славістыкі, аспірантаў, студэнтаў, перакладчыкаў, беларусаў замежжа і ўсіх зацікаўленых беларускай мовай, літаратурай, гісторыяй і культурай да ўдзелу ў Міжнароднай летняй школе беларусістыкі, якая ладзіцца з 1 па 16 ліпеня 2017 г. пры ўдзеле **Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта** і **Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта**.

АДУКАЦЫЙНАЯ ПРАГРАМА

- **Практыка беларускага маўлення.** Заняткі, скіраваныя на актыўнае авалоданне навыкамі вуснага і пісьмовага маўлення, будуць праводзіцца ў групах паводле ўзроўняў (A1 – C2).
- **Лекцыйны цыкл.** Лектары МЛШБ – вядучыя беларускія даследчыкі – пазнаёмяць слухачоў з актуальнымі пытаннямі і праблемамі сучаснага беларускага мовазнаўства, літаратуразнаўства, гісторыі і культуры Беларусі.
- Асобны адукацыйны модуль будзе прысвечаны паглыбленаму знаёмству з кніжна-выдавецкай спадчынай беларускага асветніка **Францыска Скарыны**, асэнсаванню яе ролі ў культуры беларускага і іншых славянскіх народаў.
- Прадугледжана магчымасць **індывідуальных кансультацый**.

КУЛЬТУРНАЯ ПРАГРАМА

Наведванне **музеяў, выстаў, бібліятэк** і іншых культурных устаноў краіны; **сустрэчы** з дзеячамі беларускай культуры, мастацтва, навукі; тэматычныя **вечарыны**. Прадугледжаныя пешыя і выязныя **экскурсіі** па гістарычных мясцінах Мінска і Беларусі, у тым ліку двухдзённая культурна-адукацыйная экскурсія ў **Полацк**, знаёмства з экспазіцыямі музеяў Полацкага нацыянальнага культурна-гістарычнага запаведніка, архітэктурнымі і археалагічнымі помнікамі.

АПЛАТА

Навучанне, культурная праграма, віза – за кошт арганізатараў Летняй школы.

Праезд, харчаванне, пражыванне (5-15 € за ноч у гасцініцы РІВШ) – за кошт удзельнікаў.

Звяртаем Вашу ўвагу на тое, што за рэгістрацыю часовага знаходжання замежнага грамадзяніна на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь неабходна ўнесці збор МУС (каля 11 €).

ПАДАЧА ЗАЯВАК

Заяўкі на ўдзел у Школе дасылайце да **10 мая 2017 года** (форма заяўкі прыкладаецца).

КАНТАКТЫ

Эл. пошта **SkolaBel@mail.ru**
Тэл. +375 (29) 169-15-95
Тэл./факс +375 (17) 396-30-75

FB facebook.com/SkolaBel17
Блог **SkolaBel.wordpress.com**
Каардынатары Павел Бранавец, Святлана Макоўчык

The 3rd International Summer School of Belarusian Studies

Minsk, 1.7. – 16.7.

1517 2017

National Institute for Higher Education

DEDICATED TO THE 500TH ANNIVERSARY OF BELARUSIAN BOOK PRINTING

National Institute for Higher Education in Minsk invites experts in the field of Belarusian and Slavic studies, postgraduate and undergraduate students, translators and interpreters, Belarusian compatriots from abroad and everybody interested in Belarusian language, literature, history and culture to participate in the International Summer School of Belarusian Studies, which will take place from July 1st to 16th, 2017 with the assistance of the **Belarusian State University** and **Minsk State Linguistic University**.

EDUCATIONAL PROGRAM

- **Practical Belarusian course.** Communicative classes of Belarusian conversation and grammar will be held in different level groups (A1 – C2).
- **Lectures.** Leading researchers will present to ISSBS students the most current issues and problems of modern Belarusian language, literary, history and cultural studies.
- Special educational module will be devoted to an in-depth acquaintance with the book-publishing heritage of the Belarusian enlightener **Francysk Skaryna**, understanding its role in the culture of the Belarusian and other Slavic nations.
- Additional **individual consultations** are provided.

CULTURAL PROGRAM

Visits to **museums, exhibitions, libraries** and other cultural institutions; **meetings** with people of the culture, art and science; theme **parties**. There are planned different **trips** to historical sites of Minsk and Belarus, including a two-day cultural and educational excursion to **Polack**, acquaintance with the exposition of the museums of Polack National Historical and Cultural Reserve, architectural and archaeological sites.

PAYMENT

The host (NIHE) pays tuition, cultural program and visas.

The participant of ISSBS pays transfer, meals and accommodation (5-15 € for night in NIHE hotel).

Please note that for the registration of temporary stay of a foreign citizen on the territory of the Republic of Belarus is necessary to make the collection to the Ministry of Interior (about 11 €).

APPLYING FOR PARTICIPATION

Please fill the application form and send it until the **May 10th, 2017** (the application form is attached).

CONTACTS

E-mail SkolaBel@mail.ru
Tel. +375 (29) 169-15-95
Tel./fax +375 (17) 396-30-75

FB facebook.com/SkolaBel17
Blog SkolaBel.wordpress.com
Coordinators Pavel Branavets, Svetlana Makovchik